



# Школьная планета

НЕ БУДЬ ЧУЖЫНЦАМ НА СВАЁЙ ПЛАНЕЦЕ!

№ 3 (41) ЛІСТАПАД 2017

Выданне ДУА “Сярэдняя школа № 2 горада Березіно” Мінскай вобласці

Лістапад – гэта месяц такі.

Лістапад — гэта месяц такі

Паміж будучыняй і мінулым.

Зноў разлогі туга разгарнула,

Вее сіверам з ціхай ракі.

Голлем чорным ашчэрыўся сад

І застаўся сам-насам з залевай.

Лістапад,

лістапад,

лістапад

Над зямлёю плыве набалелай.

Хто пакаўся?

Хто дараваў?

Хто душы сваёй вытрымаў

неруі?..

Лістапад. І заснула трава

У чаканні марозу і снегу.

Навум

Гальпяровіч

У лістападзе  
гола ў садзе.  
Лістапад снегу  
навее – хлеба  
прыбудзе, а вада  
разальцеца –  
сена набярэцца.

Апошні месяц восені меў старабеларускаю назву **грудзень** (ад слова "груды" ў значэнні "замёрзлая зямля"). Сучаснае беларускае найменне **лістапад** тлумачыцца проста: канец ападання лісця з дрэў.

Рускі **ноябрь**, балгарскі **ноември**, нямецкі, вянгерскі, славацкі **powetber**, утрымліваюць агульную лацінскую аснову **powet** (**дзевяць**). У старажытнарымскім календары **powetber** – **дзевяты**.


У пачатку лістапада адлятаюць апошнія чароды качак, дрэвы стаяць ужо амаль без лісця, з'яўляюцца туманы. Вёска на нейкі час вызваляецца ад сельскагаспадарчых работ. Дары асенняга поля і лесу ўжо добра ўладкаваны ў склепах і кладоўках.

Матэрыял падрыхтавала  
Паліна Сямашка



**РАЗМАЎЛЯЙ  
ПА-БЕЛАРУСКУ**





135-годдзе з дня нараджэння  
Янкі Купалы і Якуба Коласа

*Без іх імёнаў я  
Беларусь не ўяўляю!*

*Зямля Беларусі, зялёныя доли!  
З крыніц тваіх чыстых пад шумнай вярбой,  
Зачэрпнулі думы Купала і Колас,  
З тваёю журбой і уцехаў тваёй;  
На кожнай сцяжынцы іх песня і голас.*

*Пятрусь Броўка*

Літаратурна-музычную вечарыну “На кожнай сцяжынцы іх песня і голас...”, прысвечаную 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа падрыхтавалі вучні 8 “А” класа пры дапамазе настаўніцы беларускай мовы і літаратуры і іх класнага кіраўніка Надзеі Сяргееўны Міхалёвай.

Вядучыя на мілагучнай беларускай мове расказвалі дзецям пра жыццё і творчасць славутых класікаў беларускай літаратуры. Удзельнікі мерапрыемства ўзгадалі любімыя з дзяцінства радкі Коласа і Купалы, паслухалі песні на іх вершы, у якіх, як у люстэрку, адбіваецца душа беларуса.

Завяршылася мерапрыемства *завочнай экскурсіяй “Па мясцінах Якуба Коласа і Янкі Купалы”*.

*Паліна Сямашка. Фота Аліны Белай*



**МОЛАДЗЬ ЗА БЯСПЕКУ!!!**



*Урачыстае прысвячэнне вучняў  
у юныя выратавальнікі-пажарныя*





## Лягчэй НЕ дапусціць, чым змагацца

Дзеці выраслі, і больш сур'ёзнымі сталі праблемы, з якімі сутыкаюцца бацькі. У падлеткавым узросце супярэчлівасць ва ўсім. Што там казаць: сам узрост з'яўляецца супярэчлівым.

**Падлеткі, як ніхто іншы, маюць патрэбу ў падтрымцы.** І калі яны яе не атрымліваюць ад бацькоў, то ЧАКАЙ БУНТУ. І вось тут падрастаючае дзіця знаходзіць «аднадумцаў» у асобе сваіх аднагодкаў, старэйшых таварышаў, якім гэтак жа, як і яму, не хапае самаўпэўненасці ў сабе.



Сутыкаючыся з цяжкасцямі, маладыя людзі спрабуюць сысці ад праблем пры дапамозе дрэнных звычак. Самымі небяспечнымі і, на жаль, «папулярнымі» сярод падлеткаў з'яўляюцца: *ужыванне спіртнога, курэнне, наркатыкі.*

### Ужыванне алкаголю

Уся справа ў тым, што дзіцячы арганізм вельмі ўспрымальны, адбываецца хуткае прывыканне, і, як следства, развіваюцца хваробы ўнутраных органаў.

Часта матывам ужывання падлеткам спіртных напояў з'яўляецца **жаданне вылучыцца, паказаць, што ён дарослы.**



### Курэнне

Сярод шкодных звычак курэнне шырока распаўсюджана ў маладзёжным асяроддзі. Зараз уведзены забароны на курэнне ў грамадскіх месцах, функцыянуе абмежаванне па ўзросце. Але забароны для падлеткаў, як вядома, толькі распальваюць цікавасць да шкодных звычак.

Цяга да курэння ў падлеткаў матывуецца жаданнем ўліцца ў новую кампанію, каб зрабіць уражанне, а таксама **імкненнем быць падобным на дарослых.**

**Наркаманія** - «белая смерць» - адна з самых згубных звычак падрастаючага пакалення. Яна з кожным годам набірае абароты. Усім вядома, што наркатыкі здольныя цалкам разбурыць і арганізм, і асобу дзіцяці. Фарміруецца ўстойлівая залежнасць. Збавенне ад гэтага зла адбываецца вельмі цяжка, а часам і безвынікова. **Лепш прадухіліць, чым потым змагацца.**







berezino2.school.by vk.com/club59543714 № 41, лістапад 2017 г.

Каб гэтага не здарылася, пачынаць трэба не ў тым узросце, калі дзіця падрасло і мае патрэбу ў прызнанні аднагодкаў, а задоўга да гэтага, у дзяцінстве.

### **Як прадухіліць?**



\* Фарміруйце самаў-пэўненасць у дзіцяці.

\* Паказвайце на сваім прыкладзе, што вы вядзеце здаровы лад жыцця. Інакш, нікія намаганні не дапамогуць. Калі казаць адно, а рабіць іншае, чакаць станоўчых вынікаў вельмі складана.

\* Падзяляйце яго інтарэсы і будзьце свайму дзіцяці сябрам.



Акрамя згубных звычак, якія адкрыта негатыўна ўплываюць на здароўе, у сучасным свеце з'явіліся і такія, якія наносаць шкоду апасродкавана.

**Гульнявая залежнасць** заключаецца ў дамінаванні віртуальнасці над рэальным жыццём чалавека.

**Тэлевізійная залежнасць.** Тэлебачанне стала распаўсюджаным спосабам уцёкаў ад сябе ў свет ілюзій. На жаль, яно займае палову (а то і больш) вольнага часу практычна кожнага чалавека.

**Інтэрнэт-залежнасць.** Мабыць, самая распаўсюджаная шкодная звычка маладога пакалення. Гэта залежнасць характарызуецца як псіхічнае засмучэнне. Яно выяўляецца ў навязлівым жаданні ўвайсці ў Сусветную сетку.

Ад гэтых звычак адвучыць зусім нельга — ды і не варта пазбаўляць дзіця выгод цывілізацыі. Але памятайце, што здаровыя інтарэсы і разнастайная дзейнасць падлетка проста не пакінуць часу для шматгадзіннага правядзення за экранам.

*Не перашкаджайце дзіцяці праяўляць сябе з добрага боку — і тады сталенне адбудзецца хутчэй.*

**НЕЛЬГА!** Пільна сачыць за кожным крокам сына ці дачкі і падазраваць ва ўсім дрэнным.

**НЕАБХОДНА!** Быць уважлівым да дзіцяці, кахаючы і падтрымліваючы яго.

*Размаўляйце з вашымі дзецьмі на розныя тэмы і шчыра адказвайце на іх, часам НЯЗРУЧНЫЯ пытанні.*

**І падавайце прыклад!**

*Матэрыял падрыхтавала Аляксандра Дудко*



**ТЭСТ «ЯК МЫ ВЫДАТКОЎВАЕМ ЭНЕРГІЮ?»**

Давайце высветлім, наколькі эканомна вы выдаткоўваеце энергію. Адказваючы («Так» ці «Не») на пытанні прыведзенага ніжэй тэсту, можна больш даведацца пра сябе, пра звычкі сваёй сям'і і ўжо сёння пачынаць «працаваць над сабой». Зрэшты, можа быць, вы і так ужо ведаеце, як павінен паводзіць сябе экалагічна і эканамічна грамадны чалавек. А калі яшчэ не зусім, то наш тэст дапаможа вам ў гэтым.

№ п/п	Пытанні	ТАК	НЕ
1.	Мы рэгулярна кантралюем колькасць спажытай нашай сям'ёй электраэнергіі.		
2.	Мы выключаем святло ў пакоі, калі выходзім з яго.		
3.	Мы выкарыстоўваем энергазберагальныя лямпачкі.		
4.	Мы часта выкарыстоўваем мясцовае асвятленне (на-стольная лямпа, бра, таршэр), тым самым спажываючы меншую колькасць электраэнергіі.		
5.	Мы заўсёды заклеіваем вокны на зіму.		
6.	Наш халадзільнік стаіць ў прахалодным пакоі, мы часта размаражваем яго.		
7.	Калі карыстаемся пральнай машынай, мы цалкам загрузаем яе, выбіраем найбольш рацыянальныя рэжымы прання.		
8.	Мы не ставім мэблю перад батарэямі ацяплення і аб-гравальнікамі.		
9.	Мы праветрываем памяшканні хутка і эфектыўна: усяго некалькі хвілін за адзін прыём.		
10.	Мы закрываем посуд, калі рыхтуем ежу.		

Палічыце ўсе адказы «Так». За кожнае «Так» вы атрымліваеце 1 бал. Калі ў вас атрымалася:

Ад 1 да 4 балаў: Вам яшчэ шмат чаму трэба навучыцца, каб быць экалагічна свядомым чалавекам, так што пачніце гэта рабіць зараз.

Ад 5 да 8 балаў: У вас шмат добрых звычак, якія могуць служыць асновай для далейшай працы над сабой і над энергазберажэннем у вашым доме.

Ад 8 да 10 балаў: Вы з'яўляецеся добрым прыкладам ўсім астатнім, вашы паводзіны і дзеянні экалагічна правільныя, вы вартыя пахвалы.

Матэрыял падрыхтавалі Валерыя Усачова і Паліна Маркевіч



**Увага  
конкурс**



ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ





**СБОР  
МАКУЛАТУРЫ**







Жыццё – гэта выклік, прымі яго.  
 Жыццё – гэта абавязак, выканай яго.  
 Жыццё – гэта гульня, гуляй у яе.  
 Жыццё неацэннае, беражы яго.  
 Жыццё – гэта багацце, захоўвай яго.  
 Жыццё – гэта сакрамэнт, пазнай яго.  
 Жыццё – гэта любоў, атрымлівай асалоду ад яе.  
 Жыццё – гэта абяцанне, выканай яго.  
 Жыццё – гэта смутак, пераадолей яго.  
 Жыццё – гэта песня, праспявай яе.  
 Жыццё – гэта барацьба, прымі яе.  
 Жыццё – гэта трагедыя, перамажы яе.  
 Жыццё – гэта магчымасць, не выпусці яе.  
 Жыццё – гэта прыгажосць, любуйся ёю.  
 Жыццё – гэта асалода, смакуй яе.  
 Жыццё – гэта мара, рэалізуй яе.  
 Жыццё – гэта выклік, прымі яго.  
 Жыццё – гэта прыгода, выпрабуй яе.  
 Жыццё – гэта ўдача, злаві яе.  
 Жыццё каштоўнае, не разбурай яго.  
 Жыццё – гэта барацьба, змагайся за яе.



Фота Ірыны  
Маркевіч

*Маці Тэрэза*




## ПРОБА ПЯРА

*Здаецца, і на Мёртвым моры  
 Не знайсці такой красы,  
 Дзе блакітныя азёры  
 І прыветныя буслы.*

*Сонца песціць землі Крыма,  
 Ды прывабней мне Радзіма.  
 Гляджу заўжды на родную зямлю,  
 Яе з маленства я люблю!!!*

*Лізавета Вайцяховіч*





## Як пражыць дзень без тэлефона???

Не сакрэт, што мабільны тэлефон стаў неад'емнай часткай жыцця сучаснага чалавека, у тым ліку і школьніка. Пры такім багацці існуючай тэхнікі мы часта забываем аб чалавечых зносінах. Навучэнцам старэйшых класаў стала цікава, а ці змогуць яны правесці ўсяго адзін дзень без тэлефона. Такім чынам, перад першым урокам вучні сабралі тэлефоны ў скрынку, перавязалі стужачкай і пакінулі ў класным кабінце; самым складаным было – аддаць свой любімы тэлефон! Для кагосьці гэта аказалася складаным выпрабаваннем, а хтосьці перажыў гэта з лёгкасцю. А самым шчаслівым для ўсіх стала вяртанне тэлефона.



### ШКОДА МАБІЛЬНАГА ТЭЛЕФОНА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ: НАКОЛЬКІ НЕБЯСПЕЧНЫ СОТАВЫ?

Мы з вамі настолькі прывыклі заўсёды «быць на сувязі», што нават не памятаем ды і не хочам успамінаць, як жылі 30 гадоў таму нашы бацькі без гэтай самай сувязі. Яны стаялі ў чэргах ля тэлефонных будак, заўсёды мелі ў кішэні дзве капейкі, ведалі на памяць нумары тэлефонаў сяброў і калег. Але тэхнічны прагрэс «падсадзіў» усіх нас на сотаваю сувязь, і цяпер мабільнымі тэлефонамі карыстаюцца літаральна ўсё, пачынаючы ад першакласнікаў і заканчваючы пенсіянерамі. Але ці ўсё так добра? Ці не хаваецца ў маленькім апарате вялікая небяспека для нас і, у першую чаргу, для нашых дзяцей?

### КАМУ МЫ АБАВЯЗАНЫ З'ЯЎЛЕННЕМ МАБІЛЬНАГА ТЭЛЕФОНА?

У 30-я гады ХХ стагоддзя *паліцыя Дэтройта* ўпершыню спрабавала выкарыстоўваць для перадачы інфармацыі адна-, а затым двухбаковую тэлефонную рухомую радыёсувязь. У час Вялікай Айчыннай вайны, у 1943 годзе, *савецкі электратэхнік-вынаходнік Бабат Г.І.* стварыў і выпрабаваў «прадзеда» сучаснага мабільнага тэлефона – монафон, які працуе без правадоў.

У 1946 годзе *савецкія інжынеры Шапіра і Захарчанка* і паралельна з імі *амерыканская кампанія Bell Laboratories* праводзілі выпрабаванні радыётэлефоннай сувязі з аўтамабіля. У 1947 годзе амерыканцы распрацавалі прынцып дзеяння мабільнай тэлефаніі – шасцікутныя соты. А ў 1957 годзе *маскоўскі інжынер Купрыяновіч Л.І.* прадставіў суайчыннікам першы тэлефон, які можна было насіць з сабой, і базавую станцыю да яго. Важыў ён амаль 3 кг, працаваў у радыусе да 30 кіламетраў без замены батарэй на працягу сутак.

Марыя Власюк







# i love sports



ДУА «Сярэдняя школа № 2  
горада Березіно»  
223311  
вул. Мультана, 19  
Электронная пошта  
[berezinosch2.edu@tut.by](mailto:berezinosch2.edu@tut.by)  
Сайт школы  
[berezino2.school.by](http://berezino2.school.by)

Газета «Школьная планета»  
выходзіць адзін раз у месяц.  
Творчы калектыў клуба «Юны  
журналіст»: Дудко  
Аляксандра, Жук Вольга,  
Вайцяховіч Лізавета, Власюк  
Марыя, Маркевіч Ірына,  
Сямашка Паліна, Маркевіч  
Паліна, Усачова Валерыя